

# 35 ГОД НА ВАРЦЕ ЗДАРОЎЯ

Цяжка знайсці слова, каб ахарактaryзаваць гэтага чалавека. Здаецца, усе прыметнікі падыходзяць: чулы, прыцыпывы, разумны, напорысты, уважлівы, таварыскі і г. д. Але, байдай, самас галоўнас, што вызначае рэктара Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута, кандыдата медыцынскіх навук, дацэнта, заслужанага ўрача рэспублікі Яўгена Нікандрavіча Мядзведскага, — гэта вялікас пачуццё авбавязку перад Радзімай, перад Камуністычнай партыяй, членам якой ён з'яўляецца, перад народам, з гушчыні якога ён вышыаў і якому служыць сумленна, аддана з маладых год.

...Жэня Мядзведскі закончыў медыцынскі інстытут. Аматар музыкі, слеваў, танцаў, заўсякты актывіст грамадской работы, ён быў душой студэнцкага калектыву. За дзелавітасць, здольнасць, поспехі ў вучобе яго паважаў прафесарска-выкладчыкі састаў. І вось апошнія экзамены. 22 чэрвеня 1941 года. Гігіена. Гэты прадмет, як іншыя, Жэня ведаў добра, і таму, як заўсёды, пайшоў здаваць адным з першых. І раптам у аўдыторыю ўзварвалася жудасная вестка: фашысцкая Германія вераломна напала на Савецкі Саюз...

Дыплом атрымліваць не было калі. З маленькой паперкай, у якой было напісаны, што Яўген Нікандрavіч Мядзведскі закончыў у 1941 годзе Віцебскі медыцынскі інстытут, малады хлопец ідзе ў венкамат. Але... позна. Ён убачыў толькі, як грузілі на машыну апошніяе абсталяванне. Разам, з аднакурснікамі Жэня едзе на ўсход. У Смаленску выйшаў. Горад у

агні. Венкамат эгарэў. Але калія былога памяшкання венкамата запісвалі добраахвотнікаў. Так малады ўрач трапіў у кавалерыйскі полк Савецкай Арміі, у якім праслужыў усе чатыры гады. Першас баявое хрышчэнне атрымаў у Смаленскай вобласці. Затым іх было многа. Удзельнічаў у абароне Тулы і Масквы, у вызваленні Калугі, Кіева, Жытоміра, Льбові, Перамышля, у аперациі па злучэнню з чэхаславацкім партызанамі, дзе быў ранены, і ў іншых баях.

У разбураны родны Віцебск Мядзведскі вярнуўся ў лістападзе 1946 года. І адразу ж — за справу, за аднаўленне народнай аховы здароўя. Ён стаў галоўным урачом паліклінікі імя Леніна, лячэбнай установы, якая размясцілася па вуліцы Талстога ў памяшканні без вакан, без дзвярэй, без печаў. Усё прыйшлося рабіць сваімі рукамі, сваім розумам і вядома ж — душой.

— Гісторыі хваробы запаўнялі на газетах, — успамінае Яўген Нікандрavіч. — Працавалі і днём, і ноччу.

Такая ж цяжкая ноша была ў складзені на плечы жонкі Яўгена Нікандрavіча — Нэлі Аляксееўны, якая ў першы ж паслявенні год працавала галоўным урачом радзільнага дома ў Віцебску. Па сутнасці, стварала яго.

Арганізатарскія здольнасці Яўгена Нікандрavіча былі заўважаны ў партыйных, савецкіх органах. І ён накіроўваецца на пасаду загадчыка раённага, гарадскога, затым абласнога аддзелаў аховы здароўя. Такім чынам, усе гады паслявеннага аднаўлення, станаў

лення народнай аховы здароўя вобласці прыйшлі пры непасрэдным узделе Яўгена Нікандрavіча Мядзведскага.

І толькі ў 1964 годзе ён змог ажыццяўіць сваю даўнюю мару — пайсці ў навуку. Спачатку асістэнт кафедры отарыналарынгологіі, затым — дасцэнт. У 1961 годзе наспіхова абараніў кандыдатскую дысертацию. А з 1965 года Яўген Нікандрavіч назначаецца рэктарам медыцынскага інстытута. На гэтай пасадзе найбольш ярка прайвіліся яго арганізаторскія здольнасці ў вырашэнні актуальных задач, што стаяць перад інстытутам у навуковай, педагогічнай, выхаваўчай, лячэбнай і грамадскай дзейнасці, якім ён зদас ўсе свае сілы, веды, багаты жыццёвым опытом, свой арганізаторскі талент.

Так, сі валодас сапраўдным талентам у гэтым напрамку. Да кожнага зноўдзе падыход, бо ведае харарактар, лічыща з дасобай чалавека, яго густам, звычкамі і здольнасцямі. Цэякуючы гэтаму ў інстытуце здаровая, творчая атмасфера. Як рэктар Яўген Нікандрavіч вялікую ўвагу ўдзяляе праблеме падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў. За гады восьмай пяцігодкі ў інстытуце падрыхтавана 75 кандыдатаў і 8 дактароў навук, а за гады дзве пятігодкі — 49 кандыдатаў і 20 дактароў навук. Або ўзяць такія лічбы. За ўсе цялявенні гады інстытут падрыхтаваў 45 дактароў навук, з іх 32 — за апошнія трынаццаць год.

Вялікую ўвагу Яўген Нікандрavіч удзяляе пытанням выхавання студэнтаў у духу камуністычнай маралі, быту студэн-

таў, развіцію спорту і мастацкай самадзейнасці, вучэбна-даследчай і навукова-даследчай работе студэнтаў. Сёння ўсё студэнты забяспечаны інтэрнатам, усе праводзяць вучэбна-даследчую работу. У студэнцкім навуковым таварыстве працуе каля 70 працэнтаў студэнтаў ВНУ. Рэктар арганізуваў студэнцкую навукова-даследчую лабараторию па праблеме вышэйшай медыцынскай адукацыі і садзейнічаў наспіховаму развіццю студэнцкага канструктарскага бюро.

Вялікая працаздольнасць і патрабавальнасць да сябе даўвалаюць Яўгену Нікандрavічу наспіхова весці і рознабаковую грамадскую работу. Ён — член парткома інстытута, дэпутат гарадскога Савета, член Акцябрскага райкома і аблкома КПБ, старшыня абласнога таварыства «Веды», старшыня савета рэктараў ВНУ вобласці, член рэдакцыйнага савета часопіса «Здравоохранение Белоруссии», член Усесаюзнага савета па НІРС.

Савецкі ўрад высока ацаніў рознабаковую дзейнасць Я. Н. Мядзведскага. За вялікія заслугі ў час Вялікай Айчыннай вайны і ў перыяд мірнага будаўніцтва ён узнагароджан ордэнамі. Чырвонай Зоркі і Працоўнага Чырвонага Сцяга, 6 медалямі, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, значком «Выдатніку аховы здароўя». У 1968 годзе яму прысвоена званіця заслужанага ўрача Беларускай ССР.

Нястомні, ініцыятыўны, ён умее сходзіцца з людьмі, пасапраўднаму сябраваць і разам з тым патрабаваць ад сябе і адных, хто побач, сумленных, доб-



разычлівых, сапраўды чалавечых адносін да справы, што вырашаєцца, да моладзі, да людзей, з якімі сустракаецца.

Свой 60-гадовы юбілей Яўген Нікандрavіч сустракае ў поўным росквіце творчых сіл. Для яго харарактэрны шырокая эрудыцыя, конкретнасць і лагічнасць мысленія, паслядоўнасць, настойлівасць і добрасумленнасць у работе, прынцыпівасць. Дзяякуючы гэтым якасцям Яўген Нікандрavіч карыстаецца заслужаным аўтарытэтам.

Медыцынская грамадскасць, супрацоўнікі і студэнты інстытута, таварышы і сябры горада і сардэчна віншуюць Яўгена Нікандрavіча са славным юбілем, жадаюць яму моцнага здароўя, асабістага щасція і далейшых поспехаў у грамадской, педагогічнай, навуковай і лячэбнай работе.

Л. БАГДАНОВІЧ,  
прафесар, заслужаны дзяяч навукі БССР.